



# СМЕЛА І РАШУЧА РАЗГОРТАЦЬ БОЛЬШЭВЦКУЮ САМАКРЫТКУ! Крытыка з агляндкай

Тры дні — з 24 на 27 саватка — цягнуўся сход актыва віцебскай партыйнай арганізацыі. З дакладам аб выніках Пленума ЦК ВКП(б) выступіў тав. Шустын.

Тав. Шустын дакладаў чатыры з лішніх галасін. Грунтоўна і падробна даў ён да актыва рашэнні Пленума, паказваючы іх велізарнае палітычнае значэнне для ўсёй нашай партыі. Аднак, не гледзячы на працяглае даклад, дакладчык не прывёў амаль ні ашаго прыкладу з віцебскай партыйнай арганізацыі, хопь ведама, што факты парушэння ўнутрыпартыйнай дымакратыі і статыта партыі ў віцебскай партарганізацыі многа. Ні слова не сказаў дакладчык і аб пастанове ЦК ВКП(б), у якой віцебскі гарком, сакратары яго абавязаныя ў адрозне ад прывічных партыйных арганізацый, які прывёў гарком да рату буйных палітычных памылак.

На дакладу разгарнуліся ажыўленыя спрэчкі. Камуністы выступілі з рэчыві і смелай крытыкай недахопаў работы гаркома, яго апарата, сакратароў, а таксама недахопаў работы ў сваіх прывічных партарганізацыях. Усе выступышчыя таварышы паказвалі выключна вялікае значэнне рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) для ўсёй нашай партыі, горача ўхвалілі выключнае з партыі палітычнае рэстаўрацыйнае капіталізма, зрабніку рабочага класа Бухарына і Рыкава.

Першым у спрэчках выступаў тав. Самосенка (сакратар парткома фабрыкі імя Кагановіча). Тав. Самосенка прыводзіў рад фактаў грубага парушэння ўнутрыпартыйнай дымакратыі і статыта партыі, меўшых месца ў партарганізацыі фабрыкі.

— Сакратары парткома і партыйныя арганізатары ў нас мяняліся часта, але ніхто з іх аб сваёй рабоце ніколі не адчытаваўся. Былі таксама факты навастані. Партыйны камітэт яшчэ і на сёння дрэнна звязан з палітычным партарганізатарамі.

Далей тав. Самосенка гаворыць аб пазіцыі записку самакрытыкі ў партыйнай арганізацыі фабрыкі. Асабліва записку крытыкі былі дырэктар фабрыкі Марушкіна. Ён прасіваўся на фабрыку ў нас, а рашэнні на фабрыку «КМ» яе заклалі ў адмысловыя кніжкі і самакрытыкі. Партком гэтым пытаннем займаўся, але безвыснова і перапуха. Марушкін у той час быў членам ЦК КП(б)Б. Ён не раз па гэтым пытанню бываў у сакратара гаркома тав. Жураўлёва. І што-ж? Замест таго, каб нам указваць, як трэба па-партыйнаму вырашыць пытанне аб записку самакрытыкі з боку Марушкіна, тав. Жураўлёў мне сказаў: «Мы паставілі аб ім пытанне ў ЦК». Тав. Жураўлёў, інакш кажучы, забараніў нам крытыкаваць Марушкіна ў сваёй партарганізацыі.

Тав. Самосенка змяняе Васількоўскі (начальнік палітдзела віцебскага чыгуначнага аддзялення). Тры месяцы, — гаворыць тав. Васількоўскі, — прайшоў з таго часу як ЦК ВКП(б) указаў гаркому партыі на яго буйныя палітычныя памылкі. Аднак рашэнне ЦК ВКП(б) на сёнешні дзень не выканана. Гарком партыі сваю работу яшчэ не перабудоваў. Утарач за гэты час было многа, а справы мала.

На нашым віцебскім чыгуначным уздзе ўжо пасля абмену партдакументаў выключылі з партыі 5 контрэвалюцыйна-пераўтрацістаў. Стратышні контрэвалюцыйную пільнасць, мы не забывалі гэтых ворагаў рабочага класа і выдалі ім партыйныя білеты. Аб страце пільнасці гаворыць таксама той факт, што на нашых вагах у паравозным дэпо і іншых участках люті час артыцкі дыверсанты, шпіёнскі з лагера Троцкага.

Голае з месца: Гэта мы ведаем, а ты расказвае, як ты, як начальнік палітдзела, забяспечываш палітычную работу на вузле.

Не даючы адказу на ропніку, абыходзячы закранутае пытанне аб рабоце палітдзела і яго асабістай, тав. Васількоўскі прадаўжае прыводзіць прыклады парушэння партыйнай дымакратыі ў прывічных партарганізацыях. Аднак яго зноў пераняваў.

— Расказвае, як па тваёму ўказанню вышывалі партреты тав. Дзегірава.

Тав. Васількоўскаму прыходзіла прызначана, што і з яго боку былі элементы пахаймства, у прыватнасці ў адносінах да начальніка палітдзела дарогі тав. Дзегірава. Партреты Дзегірава сапраўды хвароць на вузле. Аднак, гаворыць тав. Васількоўскі, — гэтай хваробай хвароць яшчэ і другія таварышы. Ён абавязвае рэдактара газеты «Віцебскі пролетарый» тав. Фрэйліна, які таксама на старонках газеты паліваў партреты т. Жураўлёва. Аб рабоце палітдзела, аб сваёй асабістай рабоце, як начальнік палітдзела, тав. Васількоўскі так нічога і не сказаў.

Дарчы аб пахаймстве і важкімзе гаварыць і другія таварышы. Быў, напрыклад, прыведзены факт, калі ў бітрыне ФЭБ трынаццаткіх выключыліся партреты Чарыкова і Галазена Жураўлёва і Рагожкіна (сакратар гаркома комсомала). А на адной з дэманстрацый неслі партреты... Школьніцава (дырэктар махарацкай фабрыкі).

Тав. Кавалёў (сакратар парткома «Спід індустрыйдзельні»), зварачае ўвагу партаргана на факты парушэння ўнутрыпартыйнай дымакратыі ў партарганізацыі фабрыкі. Панаваўша ў нас практыка каапанці партыйнай арганізацыі, — гаворыць ён, — ушчымяла правы камуністаў. Сакратары парткома і партарганізатары, як правіла, ніколі не адчытаваліся за сваю работу. Слабая паставоўка партыйнай работы і палітычнай агітатцы, адсутнасць крытыкі і самакрытыкі аслабіла рэвалюцыйную пільнасць. Партыйная арганізацыя не забывала ворагаў, арудваўшых на фабрыцы.

— Як-жа гарком партыі мабілізаваў нас на ўзмацненне рэвалюцыйнай пільнасці? Усёй партарганізацыі вядома, што ўсёму сакратару парткома фабрыкі, заадыму трактарыста Рохліну дарчы гаркома былі забяды адрывкі. Т. Жураўлёў і Батмачнікаў гэтаму контрэвалюцыйнаму заадыму давалі, а ён, выкарыстоўваючы дарчы сакратароў гаркома, праводзіў сваю контрэвалюцыйную работу.

Далей тав. Кавалёў крытыкуе работу рэдакцыі газеты «Віцебскі пролетарый». «ВП» не паказвае на сваіх старонках работу гаркома, яго апарата. Апрача таго, газета напярэдня арыентавала партыйную арганізацыю, заахвочваючы стварэнне на прадпрыемствах савета сталеўнаў.

— Пажка паласці на прыём да тав. Жураўлёва, — даўляе сакратар парткома фабрыка завода імя «Звязды» тав. Сварылоў. За 10 месяцаў сваёй работы ў якасці сакратара парткома я ніяк не магу дабіцца прыёму ў тав. Жураўлёва. А патаварыць ёсьць аб чым. Утарача мела да сакратароў гаркома мне-б мучае даў у майй рабоце. Апрача таго ў тав. Жураўлёва забываецца грубасць.

— Выў, — гаворыць тав. Сварылоў, — такі вымадак. Інструктар гаркома партыі т. Нескіна спынілася на пасаджэнне бюро гаркома. Яна растлумачыла што спынілася на ўважлівай прычыне. У ле харала дзіна. Але тав. Жураўлёў тут-жа пераняваў.

— А якая мне справа да вашага дзіяні!

Прыклад выключнай пільнасці да жывога чалавека.

Тав. Нескіна (сакратар парткома акуллярнай фабрыкі) гаворыць аб парушэнні ў іх партарганізацыі 49 параграфу статыта партыі. Не гледзячы на тое, што ў арганізацыі лічыцца менш 100 камуністаў, па гэты дзень у цахах функцыянаруюць партыйныя групы. Работа інструктараў гаркома партыі, — працягвае тав. Нескіна, — нас таксама не задавальняе. За 8 месяцаў мы ў сваёй партарганізацыі не бачылі ні інструктара, ні члена бюро гаркома. Праўда, прышоў да мяне некай раз тав. Красноў, назваўшы нештатным інструктарам гаркома. Ну, думаю, яшчэ ўжо атрымаў, што называецца, жыём інструктар. Але не тут-то было! Тав. Красноў паказаўся ў пратаколах, і з тым і пайшоў.

Аб дрэннай яшчэ рабоце інструктараў гаркома гаворыць таксама сакратар парткома фабрыкі імя Клары Цукіна т. Астроўская. Замест таго, каб дапамагчы мне вырашаць план работы, прыяняючы да ўмоў сваёй партарганізацыі, інструктар гаркома тав. Матвееў паказаў мне план работы партарганізацыі фабрыкі «Спід індустрыйдзельні» і пракаменцаваў проста пераняць яго. Зраўмема і з такім трафарэтным падыходам да справы не агадзілася.

— Мы не адчуваем, — сказаў выступышчы сакратар парткома завода імя Кірава тав. Пальман, — перабуваным работніцкага камітэта партыі. Тым-ж шматлікіх пільнасці на пасаджэнне бюро гаркома, тым-ж гэтымі чаканні прыёму ў сакратара гаркома. У самім гаркоме прапавітае сямействае. Па-смейнаму бюро гаркома вырашыла пытанне аб марынаванні імпіаціі скараў працоўных з боку гародскага савета (старшыня гародскага Сахаручкін). Замест таго, каб павыць гэта пытанне на належную палітычную вышыню, прыняццані да адказання віноўных у марынаванні скараў працоўных бюро гаркома паставілі... прапавітаць канкрэтыя мерапрыемствы. Бюро гаркома не выконвае сваёй паставоўкі да тым, каб члены бюро і інструктары 75 проц. свайго рабочага часу заахаваліся ў прывічных партарганізацыях. ЦК КП(б)Б таксама не выконвае свайго рашэння аб ўзмацненні вадрнай гаркома, у прыватнасці інструктараў персанала. Тав. Рубіншайн, з ЦК, прыхватушч аднаго разу да нас, абяпаў многае, але не выканаў нічога.

Тав. Эстрын (нам. старшыня гародскага гародскага ў гародскае), — гаворыць ён, — многа парадый шукімі, а накартэшы спраў мала. Многа дзунатаў гародскага бяздзейнасці. Член прэзыдыума гародскага тав. Белько ніколі не бывае на пасаджэнне прэзыдыума гародскага. Члены гародскага і секцыя Рагожкіна (сакратар гаркома комсомала), Шумкоў (дырэктар іголавага заадыма), Грынькоў (дырэктар шчоткавага заадыма) і інш. — гэта ўсё «ганаровыя людзі», трамвайныя дэпутаты.

Актыві чакаў ад тав. Эстрына большавіцкай крытыкі работы прэзыдыума гародскага, кіраўнікоў гародскага — яго і старшыню тав. Сахаручкіна. Фактаў у тав. Эстрына было хопь абдаўляў. У іх-жа на вачах у гародскае арудвалі заадыма ворагі рабочага класа контрэвалюцыйныя, трап-

кіты Галазена, Хоніч, Вапінкоўскі і інш. Гародскае груба парашаў фінансавую дыспцыпліну. У гародскае валажкілася п'янкі і т. д. і т. д. Але тав. Эстрын аб усім гэтым ні слова не сказаў. Ён таксама абыходзіў маўчаннем той факт, што гарком партыі ліберальна адносіўся да 6. старшыня гародскага савета Аверына, які пасаджаў у гародскае бюракрытызм.

Адсутнічае самакрытыка таксама ў сакратара гаркома комсомала тав. Рагожкіна. Ён гаворыць аб многім. Аб дрэнным выкананні Канстытуцыі ў школах, аб дрэннай рабоце гарана і культурна гаркома партыі, азраванасці ад школьнага жыцця і т. д. і т. д., але нічога абсалютна не сказаў аб дрэннай рабоце самага гаркома комсомала, яго азраванасці ад прывічных комсомольскіх арганізацый, важкімзе і пахаймстве, якія яшчэ маюць месца ў самім гаркоме комсомала. Тав. Рагожкін таксама не палічыў патрэбным выступіць па паводу кіраўніцтва комсомалам з боку гаркома партыі. Хопь ведама, што гэта кіраўніцтва яшчэ велімі і рэальні неастагатызм.

Наша панчошна-трыкажачная фабрыка імя КМ, — выступае дырэктар фабрыкі т. Ханіна, — самае буйнае прадпрыемства ў Беларусі. Фабрыка налічвае 8.000 рабочых. Знаеша, гарком партыі і гародскае нашай фабрыцы павінны былі аддаць выключна ўвагу. На справе гэтай няма. Ні тав. Жураўлёў, ні тав. Сахаручкін у нас не бываюць. Мы іх не бачым у сваёй партарганізацыі. Яны асабіста выключылі ў гарком толькі ў тым выпадку, калі патрэба «накачаць».

Далей тав. Ханіна гаворыць аб вялікіх пільнасцях, якія перажывае фабрыка ў даны момант. 3-ае адмысловы спрыманні фабрыка фактычна не працуе. За апошні квартал фабрыка надала дзяржаве каля 3 мільянаў пар пачох. Аднак, на гэта пільнае становішча фабрыкі ніхто не звяртае ўвагі. Ні наркамат, ні прамисловы аддзел ЦК КП(б)Б. Тав. Готфрыд абяпаў павыць тэрыторыю марты, але сваё абяпанне так і не выканаў.

Аб тым, што члены бюро гаркома — рэдакцыя гоці на прадпрыемствах, гаворыць таксама дырэктар заадыма імя Вірава тав. Сіаеберг.

— На нашым заводзе на працягу трох год тав. Жураўлёў быў усяго толькі адзін раз.

Тав. Белько (заг. культпротам гаркома) гаворыць аб яшчэ нізкім стане партыйнай арганізацыі. Асабліва дрэнна абстаіць справа з вучобай партыйнага актыва. 3-ае іхных пасаджэнняў і цэлемнаў заняты партаргана часта звышпаю. У такім становішчы, — гаворыць тав. Белько, — віноўны галоўным чынам гарком партыі і асабіста я, як загадчык культпротам гаркома. Сваё дзейнасце выступленне т. Белько прывячае неастагатызму кіраўніцтва культпротам ЦК КП(б)Б. На працягу 1936 года культпрот ЦК праваў толькі 2 разе да культдзельцаў райкомы і гаркомы. Выключна дрэнна працуе Інстытут гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б. Гісторыю КП(б)Б Інстытут ужо звыш 6 год ніяк не можа напісаць.

Тав. Швец (заг. домам партактыва) гаворыць аб яшчэ неадпаведнай рабоце кам партактыва, зварачае ўвагу хопь да той факт, што ў ідэяна вышчывушчыя падручнік «Эканамічная геаграфія БССР» аўсім адсутнічае роля Сталіна ў ВКП(б) і рэспубліка пролетарыята ў пільнасці перамоі савіянскай рэвалюцыі ў Беларусі.

Тав. Сазон Савоцкаў, а таксама тав. Усвенка (ваенная часць) крытыкуюць гарком і сакратараў гаркома за зусім слабую сувязь гаркома з ваеннымі партарганізацыямі.

Арх. ЗАРУБЕЖНЫ.

Другі дзень работы схода партактыва гомельскай партарганізацыі прайшоў на такім-жа нізкім узроўні, як і ў першы дзень. На другім пасаджэнні схода ў спрэчках па дакладу тав. Галазена выступіла велімі шмат прамоўцаў, але ні адзін з іх не разгарнуў сапраўднай крытыкі і самакрытыкі так, як таго патрабуе лютэцкі Пленум ЦК ВКП(б). Выключнае можа быць зроблена толькі за 3—4 падаека, якія былі-ношні правільна зраўмема сваю ачатку і адкрыта выступілі з крытыкай работы партыйных і савецкіх арганізацый.

Тав. Каман (завод «Гомельскае») аўсім правільна рэка крытыкаваў работу Саўнаркома БССР, у прыватнасці яго старшыню тав. Галазена за дэпеліскай справы і за дапушчэнне аналагічных справы ў разе іншых раёнаў. Тав. Міхлін (завод імя Кірава) крытыкаваў гарком КП(б)Б за адсутнасць кіраўніцтва заводскімі арудкам і прапагандыстамі.

Аднак ні Міхлін, ні Каман у сваёй крытыцы не пайшлі далей крытыкі аддзелаў гаркома. У іх не хапіла мужнасці пакрытыкаваць сакратараў гаркома тав. Станука і Дрэбінскага. На сходе былі і аўсім пахаймліска выступілі. Вось на гаркому дырэктар банка т. Блодін, ён, кінуўшы бязлітасна погляд у бок прэзідыума схода, пачаў сваю прамову наступнымі словамі:

У сваім дакладзе тав. Рабкін ні адным словам не абмовіўся аб сабе, як сакратару парткома. Вось у нас зарад на фабрыцы прывячы. У чым справа? Хто ў гэтым віноўны? Мы не ўваходзім у дэталі, а дасць часта разважаме пагод. Мы не гаворым аб дырэктару фабрыкі т. Лобіне, старым інжынеру Пузынаве і інш. гаспадарыках, якія павінны непасрэдна адказваць за тыя непазаткі, якія ёсьць у рабоце нашай фабрыкі, — гаворыць Мерэроў.

Члены парткома выключна дрэнна прапавілі. Вось т. Яглюскі дапусціў да таго, што на чыным партыйным сходе быў абран старшыней беспарыйнік А. Купершот? Ён досць часта замаячыў сакратара парткома. І ў гэты час заўважыў партком быў на замку. Члены парткома аказалі ніжэй рэальны камуністы, яны не сталі прыкладам і выкаванні ўказанні нашай партыі на павышэнне свайго тэарэтычнага ўзроўню, — гаворыць тав. Пагарычкін.

— У нашай партыйнай арганізацыі, — кажа тав. Гурвіч, — ёсьць факты пахаймства і ўгодніцтва. Тав. напрыклад, Мінькоў займаюцца раскрываннем савіянска-савіянскай маёмасці ў шакаладным поху. І не гледзячы на тое, што аб гэтым некалькі разоў сігналявалі дырэктару фабрыкі тав. Лобіну, ён чамусьці яго парывае. І гэта невешпадома, бо Мінькоў з'яўляецца актывным пахаймлікам у т. Лобіна. Аб кандыдату партыі Турчын. Ён ніяк не прадуе і атрымавае зарплату. Дырэктар пасылае яго ў камандзіроўкі і раз'езды. Там ён, выконваючы «ларучнікі», вядзе закупкі розных неабходных гаспадарчых рэчаў для дырэктара Лобіна і яго жонкі, а таксама парывае прыгожыя статыткі для ўбараня дырэктарскага кабінета.

У першы дзень схода ў спрэчках запісалася 38 асоб. Выказалася 6 таварышч. Камуністы партыйнай арганізацыі абавязаны, убарыўшыся рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б), узяць большавіцкую крытыку і самакрытыку па большую вышыню.

М. АСТАПЕНКА.

— Я дазваляю сабе крытыкаваць работу гаркома партыі... (погляд у бок прэзідыума). — Гарком апошняга склікання больш другіх прымянаў большавіцкія метала ў сваёй рабоце. І тут-жа Блодін перакочыў на менш небяспечную тэму, расказваўшы, што старшыня сельсаветаў не займаюцца палітработай.

«Крытыкуючы» гарком партыі, Блодін за кожным разам гаварыў:

— Мно дзесца, а можа я не ведаю, або памылкава.

У гэтыя дні прамовы выступілі т. Грандштэйн, Рэзіна, Герман. Ім нават удалося сабраць пільныя адпаведствы. Аднак ні адзін з паянчых у сваёй крытыцы нават не назваў сакратара гаркома, кінуўшы ўсю сваю араву крытыкі на іструктараў гаркома. Прычым кожны з іх чамусьці забываў расказаць аб сваёй уласнай рабоце.

З пракурорскай прамовы выступіў выконваючы абавязкі сакратара гаркома т. Гаікоп, які на аснове перагляду пратаколаў прывічных партарганізацый абвінавачваў гэтыя арганізацыі на ўсіх грахах.

Ход работы схода паказвае, што крытыка тут па-сапраўднаму не разгорнута, што яна не ўзнялася вышэй крытыкі інструктараў гаркома партыі.

Чыну.

## НА СХОДЗЕ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ ФАБРЫКІ «КОМУНАРКА»

25 саватка партком фабрыкі «Комунарка» рабіў справаздачу пера партыйнай арганізацыі за тры з паловай гады сваёй дзейнасці. Дакладчык сакратар парткома т. Рабкін расказаў сходу аб парушэнні статыта партыі, прычынаў унутрыпартыйнай дымакратыі, парушэнні паставоў партыі аб індывідуальным прыёме, аб слабай падрыхтоўцы партыйных сходаў, неастагатызму разгортвання палітычнай і агітатывай работы сарод рабочых, неастагатызму кіраўніцтва сталеўнаўскім рухам і комсомольскай арганізацыі фабрыкі.

Алеж, самакрытыка не была ўзята на належную вышыню. Дакладчык імгуніўся ахаймі літаральна ўсё пытанні партыйнага і гаспадарчага будывніцтва і заахвочу справавалі на дае газетні. Партыйны сход вышчыван быў дадаць тым разам дакладчыку па некалькі мінут на аўгулеванні. І ўсё-ж т. Рабкін не дазлеў у дастатковай меры вышчы прычыны перахаймлічых і недахопаў у рабоце партыйнай арганізацыі. Ён даваў часта прымысловы агульныя факты. Так, тав. Рабкін расказвае аб пільнасці на фабрыцы, аб частых аварыях, выпуску неабрабаванай прадукцыі. Ён гаворыць, што там-та працуюць камуністы. Аднак, назваўшы прывічны іх так і не адраважана. Ён абыходзіў і нічога не сказаў партыйнаму сходу аб кіраўніцтве з боку гаркома і райкома партыі.

Пасля даклада разгарнуліся спрэчкі. — Сакратар парткома, — гаворыць т. Каган, — неастагатызм самакрытыкаў расказаў аб рабоце асобных членаў парткома. — А вось член парткома Купершот так адраваўся ад рабочых мас. На паянчых партыі не адчуваўся актывнасці членаў партыйнага камітэта. Яны былі наахвядальнічымі і бяздзейна галасавалі за чарговыя паставы. Гарком і райком не аператыўна кіравалі работай партыйнай арганізацыі нашай фабрыкі. Так, аднаго разу да нас прыхлаў т. Рынскі. Ён прайшоў па полах і нават не пагаварыў з рабочымі або з радыкальнымі камуністамі. Хіба гэта канкрэтыя дапамога ў рабоце партыйнай арганізацыі? Безумоўна, не.

— Я дазваляю сабе крытыкаваць работу гаркома партыі... (погляд у бок прэзідыума). — Гарком апошняга склікання больш другіх прымянаў большавіцкія метала ў сваёй рабоце. І тут-жа Блодін перакочыў на менш небяспечную тэму, расказваўшы, што старшыня сельсаветаў не займаюцца палітработай.

«Крытыкуючы» гарком партыі, Блодін за кожным разам гаварыў:

— Мно дзесца, а можа я не ведаю, або памылкава.

У гэтыя дні прамовы выступілі т. Грандштэйн, Рэзіна, Герман. Ім нават удалося сабраць пільныя адпаведствы. Аднак ні адзін з паянчых у сваёй крытыцы нават не назваў сакратара гаркома, кінуўшы ўсю сваю араву крытыкі на іструктараў гаркома. Прычым кожны з іх чамусьці забываў расказаць аб сваёй уласнай рабоце.

З пракурорскай прамовы выступіў выконваючы абавязкі сакратара гаркома т. Гаікоп, які на аснове перагляду пратаколаў прывічных партарганізацый абвінавачваў гэтыя арганізацыі на ўсіх грахах.

Ход работы схода паказвае, што крытыка тут па-сапраўднаму не разгорнута, што яна не ўзнялася вышэй крытыкі інструктараў гаркома партыі.

Чыну.

## НА СХОДЗЕ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ ФАБРЫКІ «КОМУНАРКА»

25 саватка партком фабрыкі «Комунарка» рабіў справаздачу пера партыйнай арганізацыі за тры з паловай гады сваёй дзейнасці. Дакладчык сакратар парткома т. Рабкін расказаў сходу аб парушэнні статыта партыі, прычынаў унутрыпартыйнай дымакратыі, парушэнні паставоў партыі аб індывідуальным прыёме, аб слабай падрыхтоўцы партыйных сходаў, неастагатызму разгортвання палітычнай і агітатывай работы сарод рабочых, неастагатызму кіраўніцтва сталеўнаўскім рухам і комсомольскай арганізацыі фабрыкі.

Алеж, самакрытыка не была ўзята на належную вышыню. Дакладчык імгуніўся ахаймі літаральна ўсё пытанні партыйнага і гаспадарчага будывніцтва і заахвочу справавалі на дае газетні. Партыйны сход вышчыван быў дадаць тым разам дакладчыку па некалькі мінут на аўгулеванні. І ўсё-ж т. Рабкін не дазлеў у дастатковай меры вышчы прычыны перахаймлічых і недахопаў у рабоце партыйнай арганізацыі. Ён даваў часта прымысловы агульныя факты. Так, тав. Рабкін расказвае аб пільнасці на фабрыцы, аб частых аварыях, выпуску неабрабаванай прадукцыі. Ён гаворыць, што там-та працуюць камуністы. Аднак, назваўшы прывічны іх так і не адраважана. Ён абыходзіў і нічога не сказаў партыйнаму сходу аб кіраўніцтве з боку гаркома і райкома партыі.

Пасля даклада разгарнуліся спрэчкі. — Сакратар парткома, — гаворыць т. Каган, — неастагатызм самакрытыкаў расказаў аб рабоце асобных членаў парткома. — А вось член парткома Купершот так адраваўся ад рабочых мас. На паянчых партыі не адчуваўся актывнасці членаў партыйнага камітэта. Яны былі наахвядальнічымі і бяздзейна галасавалі за чарговыя паставы. Гарком і райком не аператыўна кіравалі работай партыйнай арганізацыі нашай фабрыкі. Так, аднаго разу да нас прыхлаў т. Рынскі. Ён прайшоў па полах і нават не пагаварыў з рабочымі або з радыкальнымі камуністамі. Хіба гэта канкрэтыя дапамога ў рабоце партыйнай арганізацыі? Безумоўна, не.

## АЧАГ ВАЙНЫ ў даліне Дуная

Пачатак 1937 года адзначыўся вачыным ростам актывнасці германскага фашызма ў Аўстрыі. Узначыла сваю дзейнасць аўстрыйская аагура германскага фашызма. У канцы студзеня была заахвочана герман-аўстрыйскага гандлявага аагура, якая мае надзвычайна важнае значэнне.

Усё гэта наае новую актывнасць аўстрыйскай праблемы, якая з'яўляецца на працягу апошніх год адной з сур'езнейшых праблем міжнароднай пільнасці.

Як вядома, Аўстрыя ў пачатках германскага фашызма адгаворвае велімі значную ролю. Германскі фашызм рассядае Аўстрыю, як сваю вочыну. Пільнекім пільнымым прапановамі атэаза, у якіх Аўстрыя ўключана ў склад «Тройкі Імперыі». Уварожэнне германскага павананна ў Аўстрыю, па месцы фашызмага кіраўніцтва, павіна павышчыць Германію да асабных пільнасчых і эканамічных цэнтраў паўднёва-ўсходняй Еўропы умале партыі Германіі ў адносінах да Італіі, дапамагае Германіі распадаваць сваё павананне на ўсю даліну Дуная.

Парушыла работа фашызма Германіі ў Аўстрыі ажыццяўляецца пры дапамоце аўстрыйскага наахваліа — сацыялістаў, якімі кіруе знешнепалітычны аддзел германскай фашызма партыі і зааганічная арганізацыя той-жа партыі. Далей германскі фашызм выкарыстоўвае арганізацыю «Саюза немцаў за граўнаві», а таксама аўстрыйскіх ледіа. Понеч за усімі гэтымі арганізацыямі прадуе Гестэпа і ваенная рэзведка.

Фашызма арганізацыі ў Вене замаксканы і хаваюцца пад шырмай рэагавістых нейтральных таварыстваў. У якасці такоў шыры служылі, напрыклад, «Таварыства культурнага аб'яднання па ўсходняй і паўднёвай Еўропе» і «Цэнтральнае еўрапейскае бюро прэсы», кіруючыя Гербертам Шнейдэрам (германскі незалежны венскі фашызма арганізацыя). Грэмовыя ерці незалежнага наахваліа-сацыялістычнага арганізацыі атрымавалі ў Берліна.

Аўстрыйскі ледіа налічвае прыкладна 50 тыс. чалавек. Германскі фашызм забяспечыў яго аорыі, у тым ліку ааітышч, артылерый і т. д. Вазаў аўстрыйскага ледіа з'яўляюцца рэагавіцы Баварыі, якія маюцца на Аўстрыі. Атрады ледіа дзейнічаюць незалежна ў Аўстрыі разам з падпольнымі арганізацыямі штурмавікоў.

Германскі фашызм у сваёй час прапавіаваў выкарыстаць усё ўказаныя арганізацыі для лабовай атакі супраць Аўстрыі. Была арганізавана вялікая серыя тэарэтычных актываў, пры дапамоце баварскай рэагавіцы, лютучак, раскідываючых з самалетаў і т. д., вялася павышчана агітатыва супраць аўстрыйскага ўрада. Аўстрыйскі ледіа быў падрых

# РОСТ НАРОДНЫХ ЗБЕРАЖЭННЯЎ У БССР

Велізарны поспехі сацыялістычнага будаўніцтва забяспечылі павячшэнне ўзросту дабрабыту працоўных Савецкага Саюза. Ірчай істотнай тэтай ўзросту з'яўляецца рост зберажэнняў працоўных у асабліва кашах. 360.000 укладчыкаў хаваюць у асабліва кашах БССР 92 мільяны рублёў. На працягу апошніх год на ўлічку растуць уклады працоўных у асабліва кашы рэспублікі. За апошнія толькі 2 гады (1935—1936) сума ўкладаў павялічылася з 39 да 92 мільянаў рублёў. За адрозні 1936 год сярэдня размер укладу павялічыўся з 154 да 254 рублёў, або на 65 проц.

Высокі заробкі, якія ідуць з сабой станаўляюць рух як у гарадах, так і ў вёсцы, заметна дзейнічае на працягу ўкладаў.

Уклады рабочых у 1936 г. павялічыліся супроць 1935 г. на 10.618 тыс. руб., каласальна — на 3.798 тыс. руб.

Як абстаць справа ў першым квартале гэтага года? Калі лічыць усе велізарныя магчымасці прыцягнення народных зберажэнняў у асабліва кашы БССР, то вынікі гэтай работы ў першым квартале трэба прызнаць зусім недастатковымі.

Асабліва кашы БССР адрозніваюцца ад асабліва каш іншых саюзных рэспублік у прыцягненні ўкладаў. Гэта тлумачыцца тым, што многія асабліва кашы, у асабліва кашы на вёсцы, справа зберажэнняў недастаткова папулярныя сярод насельніцтва. Асабліва кашы яшчэ не ўсё культурна абсталяваны, не ўсе рабочнікі асабліва каш культурна і ўважліва абслугоўваюць укладчыкаў. Узяць, напрыклад, асабліва каш № 2758/011 у вёсцы Мормаль, Жлобінскага раёна, Леоната, Брод, наведвальніку не толькі няма дзе прасіць, але нават пастаць не заўважыць, бо ўся плошча для наведвальніка займае адзін квадратны метр. Уважліва і ўважліва да асабліва кашы асабліва каша, а тамсама аб гэтых іх работы ў вёсцы не споймаць. Гэта ў той час, калі ў вёсцы Мормаль — больш 200 каласальных двароў, сярэдняя і найбольш сярэдняя школы, блізка чыгуначная станцыя, будучыя МТС.

Не менш працягваюць асабліва кашы № 5886/02 ў вёсцы Забылішана і № 5986/03 у вёсцы Бохан, Хойніцкага раёна.

Культурна захоўваць свае зберажэнні — гэта значыць захоўваць іх у асабліва кашы. Гэта не толькі мае вялікае значэнне для фінансавання нашай народнай гаспадаркі, але і выгода з пункту гледжання для саміх укладчыкаў.

Асабліва кашы БССР прымаюць уклады ад усіх грамадзян і выносяць на першае праправавае, часткай або поўнаму ўнеску ўклад. Укладчыку забяспечваюцца аховы, надзейнасць і поўная тайна ўкладаў. Укладчык можа завяшчаць свой уклад законнаму наследніку, або іншай асобе ці арганізацыі. Асабліва кашы выконваюць усе распараджэнні ўкладчыкаў аб перадачы часткі ўклада або ўсяго ўклада ў іншы асабліва кашы, а тамсама на асабліва асоб і арганізацыі, і асабліва асабліва асабліва.

Укладчыкі за хаваць у асабліва кашы свае зберажэнні атрымліваюць праміты. Толькі за адрозні 1936 год асабліва кашы БССР прымаюць укладчыкаў 3.929.962 руб. працентаў. Велізарныя задачы па прыцягненню зберажэнняў насельніцтва асабліва кашы з'яўляюць паспяховы вырасціць толькі пры культурным і ўважлівым абслугоўванні ўкладчыкаў і пры штудыёнай дапамозе з боку ўсёй савецкай грамадскай нашай рэспублікі.

І. С. ФАБРЫКАНТ.

## КАНЦЭРТЫ ЗАКА І ТАМАРКІНАЙ У МЕНСКУ

Беларускае кіраўніцтва па справах мастацтваў звярнулася ў Усеаўскае камітэт па справах мастацтваў з просьбай дазваляць арганізаваць у Менску канцэрты савецкіх піяністаў Яўава Зака і Раман Тamarкінай — пераможцаў міжнароднага шапенскага конкурса ў Варшаве. Усеаўскае камітэт даў згоду. Канцэрты адбудуцца ў Беларускай Дзяржаўнай філармоніі пры звароце піяністаў з Польшчы ў канцы сакавіка.



Заняткі ў вышэйшай школе прапагандыстаў пры ЦК КП(б)Б.

Фото Я. Салавейчыка.

## Першы выпуск прапагандыстаў

Вышэйшая школа прапагандыстаў выпускае першую групу прапагандыстаў у колькасці 24 чалавек.

2 талы выважыліся іны ў сенах школы і пераважную частку гэтага часу адрозні работе над класікамі марксізма-ленінізма, работе над творами Маркса—Энгельса — Леніна — Сталіна. Многа часу было адрозні тамама практычнай работе ў гуртках партыйна-комсомольскай асветы г. Менска.

Сярод выпускаемых — 6 чалавек з партыйным стажам 14—18 год. Многія да школы былі на прапагандаўскай работе або істотнай, або кіравалі гурткамі партыйнай асветы. У школе яны займаліся адначасна вывучэннем твораў Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна. Многія з курсантаў толькі ў школе пачалі практычна працаваць у гуртках партыйнай асветы.

Перад школай прапагандыстаў ЦК КП(б)Б была паставлена задача падрыхтаваць высокакваліфікаваных прапагандаўстаў, выкладчыкаў па гісторыі партыі і ленынізму ў сетцы партыйнай і комсомольскай асветы, загадчыкаў культурна-прапагандаўска-агавартаўскай і агадчыкаў партбюроў і партгрупы (КП(б)).

Камандыруемы на практычную работу выпускнікі могуць быць выкарыстаны ў пераважную частку інструктарамі райкомаў па партыйнай асвете, райпрапагандаўска-агавартаўскай, райпартбюроў, а асабліва таварышамі — загадчыкамі культурна-прапагандаўскай.

Не гадзічы на буйныя недахопы, якія мелі месца ў работе школы, студэнты значна выраслі ў ідэйна-палітычных і таварышчых адносінах; многія з выпускных дзейнічалі выдатна і добрых паказальнікаў у вучобе (Першаа, Квасюцік, Шэрман, Мачульскі, Чарняк, Беленчыкаў, Івашкевіч і інш.).

Да карэсных недахопаў, якія ў значнай ступені тармазілі работу па высокакласнай падрыхтоўцы прапагандаўскай кадрова, трэба адрозні перш за ўсё п'ятое камплектавання.

Пры арганізацыі школы не было пільнага падбору кандыдатаў як на партыйнасць, так і на іх падрыхтоўку. У рэзультатах — на працягу першага года вучобы прышлося выключыць значную колькасць студэнтаў, або перавесці іх на курсы з

меншай праграмай, з меншым аб'ёмам праправаваўскай. З 70 чалавек, якія былі набраны ў школу, к выпуску аталоса толькі 24. Пуншчалаў ў значнай ступені на самай сыва камплектавання прывяла не толькі да таго, што мисовыя партарганізацыі накіроўвалі людзей з называўскай пільнай падрыхтоўкай або такіх, якіх зусім не маюць яе, але і да таго, што ў школу прывялі і класава-варожыя элементы, выкраты як у першы правярні і абмену партыйных дакументаў, так і пасля абмену.

Да другой групы недахопаў неабходна адрозні заната доўгі, так званы арганізацыйны перыяд. Арганізацыйна-навуцальна-правае, у школе, распаўсюдзіла праграмы работы, камплектавання навуцальных груп, падборам неабходных педагогічных кадраў не заняліся як належыць да пачатку работы школы. Многія з гэтых пільнаўска прыходзіліся вырашаць ужо ў ходзе работы школы, прычым асабліва іх вырашэнне заната зацягвалася, што не магло не адбіцца на якасці работы.

Не было тамама ўважлівага падбору і выкладчыцкай кадраў. У школу паліла недастаткова падрыхтаваных і нават класава-варожыя людзі (Брыт і інш.). Большасць выкладчыкаў працягваюць на сумашчальніцтва, а гэта тамама адзін з істотных недахопаў. За перыяд работы школы па курсу гісторыі ВКП(б) змянілася рад левтаруа. Курс гісторыі ВКП(б) пачаў чытаць т. Паса, яго змяніў Зысюкоў, а Зысюкоў змяніла Маерковіч. Зразумела, гэта не магло не даць сваё асабліва вынікі. Большасць выкладчыкаў школы не займаліся вывучэннем і выхаваннем студэнтаў.

ЦК ВКП(б) указаў на гэтыя карэсныя недахопы, якія тармазілі падрыхтоўку прапагандаўскай кадраў. Выконваючы ўказанні ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)Б, у прыватнасці адрозні партыйнай прапагандаўскай і агавартаўскай ЦК КП(б)Б, прыняў рад мер для змяншэння ўказаных недахопаў.

Зараз правозіцца перш за ўсё дэталёва аббор камандыруемых на вучобу. Кожная кандыдатура агадчыкаў бюро ЦК КП(б)Б. Значна палепшана матэрыяльнае стаўленне студэнтаў — ступендыя павялічана з 250 да 450 руб.

Паставілі бюро ЦК КП(б)Б да школы прымаваным пастаянна выкладчыкаў, хоць пільнае аб сумашчальніцтва ўсё яшчэ з'яўляецца бальшым месцам у работе школы. Пачата будаўніцтва вучэбнага корпуса для школы, які забяспечыць неабходны ўмовы для работы.

На сёнешні дзень школа ішчэ знаходзіцца ў стандартных дамах па тэрыторыі бальшой сельсагагандаўскай вясняны. Студэнтам школы пераважную частку свайго навуцальнага часу неабходна працаваць над класікамі марксізма-ленінізма самастойна. Умоў для гэтай работы яны не маюць. Заната вялікая сумашчальнасць, незабеспечанасць навуцальнай плошчай. Тэмапература ў памяшканні з'яўляецца ў апаветнасці з напранкам і сілай ветру. Ліма вучэбных таблетаў, чыталыяў. Студэнтам прыходзіцца працаваць у інтэрнатах, што, бесспрэчна, адбіваецца на якасці вучобы.

Вось недахопы ў работе школы пераважна сціканыя. Пры камплектаванні другога складанна школы гэтыя недахопы неабходна ўлічыць і ліквідаваць, каб паспяховы вырасціць указанні ЦК ВКП(б) аб падрыхтоўцы прапагандаўскай кадраў.

ІЛІМАЎ,  
нам. дырэктара вышэйшай школы прапагандаўскай пры ЦК КП(б)Б.

## ВЫВЕЗЦІ ГАРУЧАЕ

Трактарны парк бальшасці МТС Савецкай Беларусі вышаў на свае вытворчыя участкі. Праз некалькі дзён пачынуцца палітва Наркомзема БССР. У гэтым кіраўніцтва так і заўважыць: «Мы не можам выбраць гаручае, бо нехапае тара». Ці толькі справа ў тара? Справа ў тым, што з боку Наркомзема няма кіраўніцтва камбінатаў МТС. Гэта даваў да таго, што ў сакавіку план вывазкі гаручага на МТС Будаўня-агавартаўска кіраўніцтва выканаў толькі на 41 проц.

Не менш у Доўкай, Гомельскай, Кір'ўскай, Перахаўскай і інш. машынатрактарных станцыях Будаўня-агавартаўска кіраўніцтва Наркомзема БССР. У гэтым кіраўніцтва так і заўважыць: «Мы не можам выбраць гаручае, бо нехапае тара». Ці толькі справа ў тара? Справа ў тым, што з боку Наркомзема няма кіраўніцтва камбінатаў МТС. Гэта даваў да таго, што ў сакавіку план вывазкі гаручага на МТС Будаўня-агавартаўска кіраўніцтва выканаў толькі на 41 проц.

У сёнешні дзень вывазкі гаручага на многіх МТС БССР тамама праходзіць яўна неадвальна. На даных Беларускай рэспубліканскай канторы «Галоўнафта» па сістэме Наркомзема за 20 дзён сакавіка вывазкі гаручага на МТС БССР у сістэме Наркомзема — 49,1 проц.

3 месца ў месці зрываецца вывазкі літрава. У студзені і лютым план вывазкі не бальш чым на 50 проц., а ў сакавіку — 29,4 проц. Зной наўтаравіцца ўрокі кінуў лага года, калі а-за нехапаў літрава дзясцікі магучыя трактары «ЧТЗ» працягвалі без работы. Аднак Наркомзема БССР не вынес з гэтага ўрока патрэбнага вывазкі.

На буйнейшых базах, як напрыклад, Бабруйскай, за сакавік вывазкі для вясновай саўбы толькі 19 проц. газы, Барысаўскай — 23 проц., Віцебскай — 25,7 проц., Слуцкай — 25,5 проц., Полацкай — 26 проц., Менскай — 41,7 проц., Аршанскай — 48,9 проц. На Заслаўскай раённай базе «Галоўнафта» за апошні месяц не вывазкі ні аднаго кілаграма гаручага, у Пухавічах і Старых Дарогах вывазкі тамама фактычна сціканыя.

Многія МТС не забяспечаны тара. Наркомзема БССР тамама не прыняў патрэбных мер, каб наліцаваць тара на мясцах. Да гэтага часу тамама не наліцава акрытаванне МТС на выкпу гаручага. Заслаўскай, Перахаўскай і інш. МТС не выбіраюць толькі тара, што няма грошай.

Яшчэ горшае стаўленне ў новых МТС. Па іллізнаму кіраўніцтву Наркомзема наліцаваца 12 станцыяў, арганізаваных у гэтым гудзе. Ні адна гэтага МТС не забеспечыла сабе гаручым. У гэтых МТС, як напрыклад, Заліўскаму, Суражскага раёна, Добрыкаўскаму, Дзвінскага раёна, Бельскаму, Полацкага раёна і інш. не вывазкі ні аднаго кілаграма гаручага. Новыя МТС не забеспечаны тара. Наркомзема забяўся аб існаванні гэтых МТС.

Далей тамама стаўленне падарыма. Трэба ў бліжэйшыя дні да пачатку палітва работ поўнацю вывазкі ўсё гаручае. Наркомзема і Наркомзема БССР роўна з МТС і саўбасамі насуць аказваць за свочасоваю вывазку гаручага.

Асабліва прапагандаўскае стаўленне ў многіх глыбінных машынатрактарных станцыях. Вось, напрыклад, Чачэрская МТС у выніку бестурботных ананіс дзясцікі МТС план вывазкі гаручага гэтай МТС выканаў толькі на 60 проц. У сакавіку не вывазкі ні аднаго кілаграма. Транспарт, які ішчэ не распараджаны, не наліцава, тара цістует.

Далей тамама стаўленне падарыма. Трэба ў бліжэйшыя дні да пачатку палітва работ поўнацю вывазкі ўсё гаручае. Наркомзема і Наркомзема БССР роўна з МТС і саўбасамі насуць аказваць за свочасоваю вывазку гаручага.

## НЕ ГАТОВЫ ДА НАВІГАЦЫ!

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязды»). У кабінете начальніка гомельскага суднарамонтнага заводу вывесан графік хоу работ на рамонт суднаў. Лініі капітальнага і блгучага рамонту 15 сакавіка ўперліся ў лічбу 100 проц. Гэта па графіку, на паперы.

пафарбавана падлога, не аграмантавана верхняя палуба і пры дажджы вода трапіць у сярэзіну судна. Малары толькі папер, за 2 дні перад выхадом парохода, фарбуюць сценны. Вакол борт, смецце, няма мэблі. Маса недаробаў, з якімі пускаяць судно ў плаванне сорама і небяспечна. Мы ўжо не калям аб тым, як будзе агульва туг сабе пасажыры, апынушыся ў такіх пароходах.

Давайце заглянем у порт, дзе схаваліся ад ледоходаў судны. «Суднарамонтны» завод. Умо з першага погляду нават нявольны чалавек не вытрымае, каб не саказаў—окамідраселі.

Гэта, па запавеннях кіраўніцтва заводу, самае «гатовое» судно. Што-ж пасля гэтага можна сказаць пра астатнія судны?

У аэтане порта стаіць палая яскрава пасажырска і буксірска пароходаў, вялікіх і малых суднаў. Яны грамадзянства ахоу каля другога, штурхаюцца, стуючыя борт аб борт. А на суднах ліхарадэчна бегалюць людзі розных вядучых рангаў. Тут вы ўбачыце малароў, плотнікаў, селаруа і нават самаго Ваўкалона — начальніка сектара суднарамонта Днепра-Дзвінскага рачнога пароходства.

Рамонт суднаў у Гомелі фактычна правядаюць. На гомельскім заводзе артуваў трапкіт Агучаў, які, будучы дырэктарам заводу, усакаў шкоруў. Пасля выхрышч Агучаў партарганізацыя заводу не наліцава заводу рабочых на ліквідацыю шкоруўскай дзясцінасці ворагаў народу. Агучаў і вынікі — негатовыя да навігацыі.

Вяся гомельскіх вядучых застала непадрыхтаванымі. Ні адно судно поўнацю не гатова да выхаду ў плаванне.

Зараз у парту бегалюць. Тут стараюцца скончыць рамонт так, каб хата пароход мог выйсці з аэтану, не агартаючы ўвагі на «дзясцікі». Але гэтыя «дзясцікі» могуць у дарозе выклякаць аварыю і, па меншай меры, выкаліць зрыў графіка руху.

П. Ч.

## АБУРАЮЧАЯ БЕЗАДКАЗНАСЦЬ

(Пісьмо пасажыраў)

З вялікімі пільнаасямі мы дасталі білеты на поезд № 69 на прамы вагон з Віцебска ў Менск. У Оршу мы прыехалі ў 19 гадзін 30 мінут. Тут была перасадка. Праз 8 гадзін наш вагон прычэпілі да маршуткавага поезда на Менск. Усе пасажыры сціканыя палілі спаць. Агучаў не паспел адехаць 50 кіламетраў ад Оршы, як у вагон заварвалі праваднікі з крывам: «Выклякаць хучэй! Адчапляем вагон, сядзіце ў першы паліўнішый!».

Тыя дзясцікі, абы хучэй выбрацца з вагона, а тут ішчэ затрымак з выдаткаў білетаў, якія захоўваліся ў правадніка. Многім перабіталі білеты, а іншым зусім не паліла. Пры перасадцы ў другі вагон зной пераарумілі: праваднікі не пускаяць, ледзь дабрадзілі да Менска.

У часе вясняных канікулаў у Менску будуюць правалення два вялікія інтэрнацыйна-навуцальны даўчыны выклякі і сустрачаюць школьнікаў з пісьменнікамі БССР.

3-за безадказнасці работнікаў станцыі Орша, якія за 8 гадзін не маглі агадзіць спрынаць аднаго вагона, 40 пасажырам давадлося пацярпець столькі вымартаўскаў.

ХАНУЦІН,  
ФЕЛЕР,  
КАРПАЎ.

## ПАРОЧНАЯ СІСТЭМА КІРАЎНІЦТВА ПРОФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ

З нядаўня адбудылася праца над бандай германа-японскіх трафіцкіх агеаў Фашыста кіраўнікі профсаюзных арганізацый не арабілі для сабе ўрокаў. Страта пільнасці, самаунакаленне, дабраўска, адлучаць самакрытыкі, ларушэнне профсаюзнай дэмакратыі і няведанне сваіх жадаў прывялі да вялікай засмучанасці профсаюзнага апарата ворагаў народу.

Старшыня ЦК саюза вышэйшых школ і ЦК саюза швейнікаў Бірыла і Скок аказаліся кантравалюцыянерамі-трафіцкімі. У складзе пленума ЦК швейнікаў былі трафіцкі і класава-варожыя элементы. Вялікая засмучанасць выклічана і ў ЦК саюза камунальна-жылдэлага будаўніцтва, БРК саюза лесаплава і інш.

Ігнараванне сігналаў рабочых, запіск самакрытыкі стваралі астаўку для беспаскарнага і адрытага дзеяння злашчыняў.

ЦПСБ распаліў гэты факт, як просты крадзёж, не зрабіўшы з гэтага ніякіх палітычных вывадаў, не разлічывшы, што за гэтыя дзеянні ўтойваюцца ярыя класава-варожыя.

Пачынаючы а ЦПСБ і да перацэнных прадленіяў саюзаў і нізавых камітэтаў, мы на кожным кроку сустракаем са шматлікімі фактамі трубяйнага, беспаскарнага парушэння профсаюзнай дэмакратыі.

Апошнія выбары ЦПСБ адбыліся ў 1932 годзе. З таго часу амаль уесь склад пленума змяніўся. 24 чалавек каапаваліся. У складзе прэзідыума аталоса толькі тры адрозні члены, а 8 каапавана. Ні аднаго стаханавца ў прэзідыуме няма.

З 1935 года не абіраўся пленум ЦПСБ. Члены пленума ні да якой работы не прыцягваліся. Аб іх проста забыліся. У адрозні ЦПСБ затрудаюцца нават называць іх прэзідыумам.

ЦПСБ паказаў дрэнны прыклад ніжэйшым профсаюзным арганізацыям. Многімі цэнтральнымі праўленнямі, раённымі і гарадскімі профсаютамі, фабрычна-заводскімі камітэтамі кіруюць людзі, якія нікі не абраны.

Старшыня гомельскага горпрофсавета т. Шапіра чаргерт год прадуе на гэтай насалзе і тамама не быў абран.

Партгор машынацкага Ільязавоўска (Сендэска раён) Пятроў, павіраючы элементарны патрэбнасы профсаюзнай дэмакратыі, без уласна заўкома прабу перакрыць заводскага камітэта, не заслухаўшы спрынаваць аб работе мінулага складу. Над наіцым партгору старшыня заўкома быў абран... не член профсаюза, нейкі Салаўеў.

Са спісу членаў пленума маздзскага райпрофсавета зусім выкраслены абраны а'элам тт. Мінуць, Стадучук, Ялсман, Сафронаў і Кішчэвак. Між тым, усе гэтыя людзі працягваюць у Мозыры да гэтага часу. Каапавана-жа ў склад пленума райпрофсавета 31 чалавек.

Зусім наліва на меншым заводзе імя Малагава абдыліся выбары новага старшыні заўкома. На склад прыстучыла менш алавоў трый часткі рабочых. Аднак, выбары абдыліся.

У радзе буйнейшых гарадоў БССР (Мозыр, Магілёў, Бабруйск, Орша) зусім ліквідаваны горпрофсаюта. У арганізаваных ішчэ ў 1935 годзе 4-х агаруах ужо даўно праішоў афармленне ўсіх агаруаў арганізацый, а ЦПСБ «не паспел» нават стварыць там оргбюро.

Як ЦПСБ, так і нізавыя камітэты не робяць спрынаваць пераў выбарчыкамі. Рабочыя заводу імя Варашылава, Малагава, Кірава і інш. не памятаюць таго вываду, каб за апошнія чатыры гады хачь-аб адрозні член прэзідыума ЦПСБ або цэнтральнага праўлення саюзаў рабілі спрынаваць аб сваёй работе.

Стаяла гэта пытанне. Тут радка сустракаюцца са стаханавцамі, не ведаюць іх. Дзясцікі вядомых стаханавцаў Беларусі — Скабло, Мільбоер, Лыбевіч і інш. — жывуць у дрэнных кварэрах, але профсаюзныя арганізацыі нічога не робяць, каб наліцаваць іх вятарыя ўмовы. Яны аагучуць не класіфікацыю аб культурна-бытавых умовах рабочых. Ужо кожны часу ішчэ пачынаюць з прадстаўленнем кварэраў апаветна-і стыханавцаў фабрыкі імя Каланойска ў дэлегатаў Наваўскага VIII Усеаўскага З'езда Саветаў т. Скабло. Але да гэтага часу кварэра яму не працстаўлена.

На пасляжыных прэзідыумах ЦПСБ у бальшасці сваёй разглядваюць апаветна і пасылкі на курорт, у дамы апаветны, аб вялікай ішчэ пеліці (дарэчы, пудзікі вывазкі неаказана на запіскі і рэкамэндацыйны адказныя работнікаў). Раённым прэзідыума па сутнасці неправамоцныя. З 11 членаў прэзідыума на пасляжыных прыстучыцца 3—4. Многа пытаннаў рашаюцца, ваоуч, без пасляжэння, з шлхам апаветна.

Ніводнаў спрынаваць ЦК саюза, райпрофсавета і раёнаў ЦПСБ не заслухаў. Ен і не працярае іх работу. Таму зусім не дава, што кіраўнікі Цэнтральнага савета профсаюзаў часта апаветна права стварыўшыя фактамі злужываннаў, раскратаны профсаюзных грошай (ЦК саюза хлэбапачанна, МТС і інш.). Бескаартаўнасць прыводзіць да поўнай бальдзьянаўска профсаюзнага апарата.

На пільнацікі сігналы з прапрынасства аб абаіках рабочых, аб неаказанай аканаліцтва аб ахоу прапы і запущанасці справы ліквідацыі непрынасці ЦПСБ не зварачае ўвагі.

У профсаюзах яшчэ не створан шырока дэбраваўны актыў. У ЦПСБ няма ніводнага дэбраваўніка-актыўнага. Сакратар ЦПСБ тав. Геруаўер усе яшчэ толькі

збіраецца заната стварэннем гэтых кадраў.

вакцэпскай адрозні да заў членаў саюзаў існуе і ў ЦК саюзаў.

На працягу 4-х год над носам у ЦПСБ палая пільна злучыцца, прабураўска ў страхавы пункт, раскратала дзясцікі тысяч дзясцінаў сродкаў. Самынасці,

Старшыня Беларускага рэспубліканскага камітэта саюза леса і сілава т. Юдовіч не абіраўся профсаюзнай месай.

Старшыня ЦК саюза швейнікаў т. Клябанав і яго намеснік Грэк тамама не абіраўся профсаюзнай месай.

Старшыня ЦК саюза швейнікаў т. Клябанав і яго намеснік Грэк тамама не абіраўся профсаюзнай месай.

Старшыня ЦК саюза швейнікаў т. Клябанав і яго намеснік Грэк тамама не абіраўся профсаюзнай месай.

Старшыня ЦК саюза швейнікаў т. Клябанав і яго намеснік Грэк тамама не абіраўся профсаюзнай месай.

Старшыня ЦК саюза швейнікаў т. Клябанав і яго намеснік Грэк тамама не абіраўся профсаюзнай месай.

Р. ДОДЖ,  
І. ТУРЭЦІН.

# ЗАЯВА тав. МАЙСКАГА НА ПАСЯДЖЭННІ МІЖНАРОДНАГА КАМІТЭТА ПА НЕУМЯШАННЮ

ЛОНДАН (стаціна Англія), 25 саватка. (БЕЛТА). Учора ўвечары адбылося пленарнае пасяджэнне міжнароднага камітэта па неумяшанню ў справы Іспаніі, на якім прадстаўнік СССР тав. Майскі зрабіў наступную заяву:

«У адпаведнасці з інструкцыямі майго ўрада я лічу неабходным звярнуць увагу камітэта на ўсё фартастайнае ваеннае інтэрвенцыю Італіі па ўнутраныя справы Іспаніі. Згодна з усім даставярным дакаментам і з усім расказаўшымі, лік Італіі, якія знаходзяцца ў Іспаніі, у адрозненне лютара былі яшчэ не менш 60 тысяч. Я маю дастатковыя падставы думаць, што з такога часу гэта лічба значна павялічылася; аднак, я зварот утрымліваю мінімальнага вылічэння італьянскіх узброеных сіл у Іспаніі, каб не даваць падставы абвінавачваць мяне ў недакладнай пераўраўнаважанасці сур'язнага стварэння становішча.

Так званы італьянскі «свалітэр» аб якім ідзе гутарка, прыбыў у Іспанію не ў асабліва тым вялікіх масах, а ваенных фарміраваннях, пад камандай італьянскіх афіцэраў і генералаў, багата забяспечаных усімі відамі зброі і амуніцыяй італьянскага паходжання. Не падлягае сумніву, што па крайняй меры вельмі значная частка названых ваенных фарміраванняў складаецца з часткаў італьянскай рэгулярнай арміі.

Усе гэтыя факты палкам атэставаць ісправданне, што падрыхтоўка дэсантных італьянскіх ўрада па Пірэнейскім паўвостраве прадстаўляе сабой адзін з найбольшых прыкладаў імпэрыялістычнага інтэрвенцыі, вядомай у гісторыі. Больш таго, калі прыняць пад увагу размеры узброеных сіл, пачуццёва іход італьянскіх урадам, то ёсць усе падставы характарызаваць дэсант Італіі як ваеннае паршаванне на чужую краіну і як акт нічым не праведзенай агрэсіі супраць ішпацкай дзяржавы ў тым сэнсе, як гэта разумеюцца міжнароднага права і статутам Лігі Нацыяў.

Шырока інфармацыя, якая павялічвае правільнасць усёго вышэйсказанага, з дня ў дзень ардуваецца на працягу апошніх тыдняў па ўсім световым друку. Вялікая колькасць усіх наладжана і дэталёва фактаў такога парку з'явілася ў год Іспанскага ўрада ад 13 саватка, адрасаванай брытанскаму і французскаму ўрадам, копія якой была ўручана таксама Народнаму камісарыату па замежных справах у Маскве. У гэтай поўнай ісправданні выражае жаданне, каб камітэт па неумяшанню ў самым тэрміновым парадку «рагледзеў і вынес меркаванне па абвінавачванні іспанскага ўрада супраць італьянскага ўрада ў сувязі з удзелам італьянскіх узброеных сіл у барацьбе супраць законнага ўрада Іспаніі на баку генерала Франка. Аднакова ў той-жа год ўрад Іспанскай рэспублікі заліў

# НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАРЫЖ (стаціна Францыя), 26 саватка. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Іспаніі, учора авіяцкія мяцежнікі зрабілі рад палётаў па паўднёвым усходнім і бамбардывала іх. Бамбардываўка не прычыніла, аднак, шкоды. Зенітныя гарматы рэспубліканцаў збілі 4 бамбардываўшчыні і 2 знішчылі мяцежнікаў.

У другой палове дня на ўчастку Равалес (па гвадалахарскім фронце) мяцежнікі пасля інтэнсіўнай артылерыйскай і ружэйнай стралбы атакавалі акцыю рэспубліканцаў. Аднак, ужо ў 16 гадзін па мясцоваму часу рэспубліканцы перайшлі ў контратаку. Мясцежнікі былі вымушаны адступіць і пакінулі рад пазіцый, якія неадкладна былі заняты рэспубліканцамі.

На захад ад арагонскай дарогі на ўчастку Каса да Сангальна рэспубліканцы рассялілі атрады мяцежнікаў. Перадвая часці ўрадавай арміі накіраваліся ў бок Зеніноса да Энарэса за 20 км. ад арагонскай дарогі на захадных пазіцый наступлення праціўніка.

На паўднёвым фронце рэспубліканскія войскі, падрыхтаваныя да наступу ў раёне Пасабланка (горад на поўнач ад Карювы) прасунуліся на 10 кіламетраў у напрамку Вільярэта. Рэспубліканцы занялі вельмі важныя пазіцыі, якія знаходзіліся ўжо даўно ў руках мяцежнікаў.

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі), 25 саватка. (БЕЛТА). На агульным маральскім фронце паў сярэдніх хвабрых італьянскіх камуніст Карыні, які біўся на баку рэспублікі ў радах батальёна імя Гарыбалды. Карыні быў адымаў арганізатару італьянскай кампаніі. У апошнія гадзі знаходзіўся ў эміграцыі ва Францыі.

# ПРАВЯКЦЫЙНЫЯ ПАВОДЗІНЫ ІНТЭРВЕНТАЎ

ПАРЫЖ (стаціна Францыя), 24 саватка. (БЕЛТА). Агенцтва Гавас паведамляе: «Сярод дэмакратычных гутарак, якія вёў 24 саватка міністр замежных спраў Дэльбос, даве маглі асаблівае значэнне — гэта гутаркі Англіі і Германіі. Гэтыя гутаркі, зварнае становішча, створанае ў рэзультат абвінавачвання італьянскага дэлегата Франці Габароўскага, пачынае аб адміністрацыі Італіі і Іспаніі. Дэльбос паказваў сур'язнае стварэнне становішча».

«Прысутнасць рэгулярных італьянскіх войскаў на Пірэнейскім паўвостраве (у Іспаніі) было — указвае далей агенцтва, — завядзена радзім беспрэчым дакументаў. Ва Францыі лічыць, што ў інтарэсах міру адміністрацыя замежных войскаў і добраахвотнікаў павінна быць выратавана і ажыццэўлена ў найбольш карысным тэрміне. Францыя паказала свой прымірэнчы лух і парпенне, аднак, паварот падзей у Іспаніі адылоў у адыні прыгожы лух паставіць пад пагрозу сувязь морскіх зносін Францыі з Паўночнай Афрыкай. Ва Францыі думаюць, што пэснае супраціўленне пахкіх Францыі і Англіі астанаца найбольш верным спосабам, каб павярнуць новы ўскладненні і што адыва ўрады павінны былі-б вырадаваць агульную пазіцыю пры супраціўленне ішпацкай краіны, прадстаўленай у камітэце па неумяшанню. Трэба прыняць усё меры, каб забяспечыць дзейнасць кантролю, каб перашкоды высадцы новых імпэрыялістычных паводзін».

У гутарцы з германскім паслом Дэльбос ластойваў на тым, каб прадстаўнік Германіі ў лонданскім камітэце заклікаў італьянскага прадстаўніка да ўмеранасці, паколькі ішпацкая блізкасць Рыма і Берліна даюць магчымасць падрыхтаваць такі крок».

РЫМ (стаціна Італія), 24 саватка. (БЕЛТА). Тон італьянскага друку, які каментуе падзеі ў Іспаніі і работу лонданскага камітэта па неумяшанню сведчыць аб выключным раздражненні фашыскага кіраўніцтва.

Нападкі на Англію і Францыю суправаджаюцца пагразамі па адрасу гэтых краін.

Газета «Трыбуна» згараца прызнае, што рэалізі мяцежнікаў на перамогу могуць у люты час грунтавацца толькі на ўмяшанні італьянскіх войскаў. «Дзе гэтай вайны, — заўважэ газета, — залежыць ад італьянскіх фашысцкіх добраахвотнікаў... Адыва Італіі ішпацкіх і дэмакратычных добраахвотнікаў астанаца ў Іспаніі, каб процістаяць агульнай кааліцыі супраць найбольшага руху, і астанаца тэм да перамогі».

# Германскі друк аб паражэнні італьянцаў

БЕРЛІН (стаціна Германія), 25 саватка. (БЕЛТА). За апошнія дні германскі друк спыніў апублікаванне паведамленняў з іспанскага тэатра ваенных дзеянняў.

Толькі сёння газетны ў самай адраснай формі з'явіліся на вядома чытача аб паражэнні фашысцкіх войскаў на фронце Гвадалахары.

«Можна канстатаваць, што пачытае на гвадалахарскім фронце наступленне генерала Франка часткова правалілася», — піша блізка ад германскага генеральскага штаба газета «Берлінер берсцайтунг», — аднак, «невялікае адступленне праведзена ў поўным парадку».


# Заява каталонскага камісара прапаганды

ПАРЫЖ, 25 саватка. (БЕЛТА). Міравітэс — камісар прапаганды каталонскага ўрада, які знаходзіцца ў Парыжы, прыняў прадстаўніцкую дэмакратыю і пікавую заяву па паводу германскай і італьянскай інтэрвенцыі ў Іспаніі.

«Германская і італьянская ўмяшанне ў справы Іспаніі, — заявіў Міравітэс, — паказала наступнае: па-першае, германская авіяцыя ак у тэхнічных, так і ў асяродках асяродкага складу, наваздаца сябе значна ніжэй таго ўзроўню, на які разлічаны кіраўнікі Германіі і якая адыналася ішпацкай краіны; па-другое, не гледзячы на «высокую тэхніку» германскай прапаганды, гітлераўскі кіраўнік не ўдалося лабіраваць у пачатку інтэрвенцыі ў Іспаніі той адынальнасці ў насельніцтва, якой яны хаваліся. Са справы насельніцтва маўчыць, але пры малейшай магчымасці рух пачаўся да сябе адываць і легка можа разрасціся.

Напрашаюцца вывад, што і ў маральна- і ў тэхнічных асяродках Германія не гатова яшчэ да вайны.

Аналагічны вывад можа быць зроблен і ў асяродках Італіі, бо пасля поўнага правалі наступлення італьянскіх войскаў на Гвадалахару іаюця, што Італія — самае моцнае дзяржава ў Еўропе, улічваюцца».



Самая паўночная паллярная станцыя ў свеце пабудавана савецкімі паллярнікамі на востраве Рудольфа — самым паўночным востраве савецкага сэнтра Арктыкі (памяі 87° 41' і 81° 50' паўночнай шыраты) на адлегласці каля 4.000 кіламетраў ад Масквы. Лідэрам «Русану» даставіў да берагоў вострава будаўнічыя матэрыялы і неабходнае абсталяванне. Цяпер тут вырастае цэлы гарадок — утульныя кватэры, у якіх жыццё з імпульсавым электрастанцыямі, радыёстанцыямі, гараж і нават скотны двор. Пяць палярных станцыяў вострава — дасканалы абсталяваны і добра забяспечаны навуковы пункт, работнікі якога вядуць шырокі навуковы і географічны нагляданні. НА ЗДЫМКУ: выгрузка з лідэра «Русану» будаўнічых матэрыялаў і абсталявання для палярнай станцыі на востраве Рудольфа. (СФ.)

# НОВЫЯ КНІГІ

## КНІГІ АБ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

У выданні Партыйнага выдання ЦК ВКП(б) вышла з друку брашура «О решении Пленума ЦК ВКП(б)». У ёй уключаны інфармацыйнае паведамленне аб чарговым пленуме ЦК ВКП(б), рэзалюцыя Пленума ЦК ВКП(б) па дакладзе тав. Жданова, прынятая 27 лютага 1937 г. аб надрахтоўцы партыйных арганізацый да выбараў у Вархуны Совет СССР па новай выбарчай сістэме і адпаведнай перабудове партыйна-палітычнай работы і два пераважныя артыкулы «Правды»: «Под знаменем самокритики и связи с массами» («Правда», № 64 (7030) ад 6 саватка 1937 г.) і «Не ущемлять прав члена партии».

Асабліва брашураў паступіла ўчора ў продаж імя ЦК ВКП(б) да ўсіх арганізаваных ВКП(б) «Об организации выборов парткомов». У брашуры 3 старонак, дапа 5 кап., тыраж 500 тыс. экз. Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

# КІНО

## „ДЕПУТАТ БАЛТЫНІ“

«Депутат Балтыні» — новы гутавы мастацкі фільм вытворчасці кіностудыі «Ленфільм» — дэманструецца згараца на кіноэкранах Масквы. З першых-жа дзён гэты кінофільм атрымаў вялікі поспех.

Перад мільядамі паўстае малюнак першых дзён Кастрычніцкай рэвалюцыі. Трыюна на вуліцах Петраграда, на матах рэвалюцыйнага страляна, адыва гольды навісе над рэвалюцыйным горадам... У цыніні святло халоднага гібнётнага сярэд і ружавы дождж прырадаваўшчы ласку слезуцы дучоны-балтыні. 75-гадовае паўстае адыва працу, якой ён прысвяціў сем год.

У рэвалюцыі прафесар Палежэў ўбачыў ажыццэўленне сваіх мар. У большыя гадзі гэтага ён адывае артыкул, у якім вядзе рэвалюцыю. Гэта выклікае навісе да яго і пачынае з боку рэакцыянай часткі вучоных і наваг вучняў прафесара. Адывае меншавікам, студэнтам адмыслова адывае залікі. Біліні памочнік і вучань дэпутат Вараб'ў і той надывае прафесара. Трагедыя поўнай аданоты пагражае яму.

Але прафесар не забыў. Не гледзячы на свае 75 год, ён поўны энергіі і надывае. Рэвалюцыйныя рабочыя і матросы — не таго ўжо невуці, як іх малываў вораг. Яны беражліва адывацца да культуры-гісторычных катываўшчыні, яны пачынаюць навуку. Балтыніны запрашаюць прафесара чытаць лекцыі па ватавіні і ён бачыць перад сабой адывае, адывае — будучыні. Вядзімір Літвін асыбета па тэлефону кінаіапія работай і ўмовам жыцця прафесара. Прафесар акружана клопатамі і ўвагай большавікоў, кіруючых сацыялістычнай рэвалюцыяй. Не, прафесар не адывае! У рэвалюцыі навука адывае сваё сапраўднае абаронцу, адывае вынашленне ад прыгнэты марксы, ад мранабесы, ад сярэдневуковага праслелання — то, чаго чакаў і за што адывае ўсё жыццё прафесара Палежэва. Балтыніны выбіраюць прафесара дэпутатам Петраградскага савета і па надывае сацыялістычнай рэвалюцыі і гэта прафесар вядзе народна-рэвалюцыйскія атрады, аднаходзячы на фронт.

— Я вастаўся тут у майм народам, у майм урадам, з майм лад вара і неапыленым універсітэтам, бо свідзачыла права ўдзельнічаць у рэвалюцыі я не ўступіў ні за які падаткі.

З новай энергіяй, адывачы сабе малюнак, акрыленым рэвалюцыяй, прафесар берацца за навуковую работу.

У фільме вобраз прафесара падад такім рэальным, простым і чалавечым, што ён адывае прыгожае да сабе сімвалі гадзінка. Прая яго вобраз, праз лёс аднаго чалавеча паказаны ўзаемазлучены рэвалюцыяй з навукай. Гэта — ўсім вядомы тэмпа да кіноэкрана і яна ўдала рэспавітава згараца катывацыям, стварылім фільм-спераксістам Лель, Сэрхі, Рахманавы і Хейфіцам і рэстанавіцкім Сэрхі і Хейфіцам.

Адываюцца таксама рэзультат прадымацыі імя адывае. Біліна і жыва ўстрымавацца вобразам жонкі прафесара, адывае перажывае з ім гора і радасць, большына адывае адывае — падпалітэка, адывае студэнта, вучня і друга прафесара, матроса, які адывае прафесара в Балтыні. Сапраўдны пагард выклікае дэпутат Вараб'ў да якога навука — толькі сярэд стварэння асыбастай кар'еры. Вараб'ў адывае сваёму навука і як адывае адывае, можа гучыць сабым прафесара пры сустрачы з Вараб'ўем:

— Пятнаццаць год я вучу, вёў да вельмі дробнага і нічымнага чалавечка. Вы прышлі мне прапракці смерць пад лотам, але ў мяне яшчэ хопіць сілы выкінуць вас на лясніну.

З вельмі майстарствам адывае імя адывае. Гутарка прафесара Палежэва з В. І. Леніным, яго прамова на пасяджэнні Петраградскага савета, адывае на фронт чырвонаармійскіх атрадаў — лепшыя месцы фільма, поўныя шыракай адывае і хвалювання. У пелым фільме падымае кінабачнае ўражанне.

«Депутат Балтыні» адывае адным з лепшых фільмаў, вылучаючыхся па адывае нашай савецкай кінамастацтвай.

Т. ХАДНЕВІЧ.  
Адмажны рэдактар Д. В. ЮРКОЎ.

# ПАВЕДАМЛЕННЕ ЦК КОМПАРТЫІ ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 25 саватка. (БЕЛТА). Бюро ЦК КП Францыі Франці апублікавала паведамленне аб пасяджэнні палітбюро компартыі, якое адбылося сёння ў паведамленні гаворыцца, што палітбюро лічыць заяву італьянскага пасла ў Лондане Франці падарожай міру і пштрабе рэалізацыі энергічных дэсанцаў з боку Францыі з тым, каб лабірава адміністрацыю фашысцкіх войскаў, адываючыхся ў Іспанію. Палітбюро патрабе спынення блакады і адпаведнага вольнага гандлю з законным урадам Іспаніі.

У паведамленні гаворыцца таксама, што палітбюро надывае думку, выражаючы ішпацкія рабочыя арганізацыі, якія патрабуюць роспуску фашысцкіх

# Падрабязнасці фашыска-традыцыйнай змовы ў Валенсіі

ВАЛЕНСІЯ, 25 саватка. (Імр. «Правда»). Сёння сталі вядомы падрабязнасці з'ява на выкрытай у Валенсіі фашысцкай змовы. Палітычная фашысцкая арганізацыя ставіла сабе за мэтаў у выкладу пагаршэння ваеннага становішча рэспубліканскай захавіцы ўстаў у горадзе. Імі былі дэкадава распарадка план разні рабочых. Фашысты павінны былі захавіць, гора за ўсё, радзі, адывае яны павінны былі ат імя імя камітэта народнага фронту заклікаць рабочых збярэцца ў памітканых прафаргавацыяў з тым каб заперці іх тэм і разграміць.

Фашысцкая падпольная банда займалася таксама ішпацкім і арганізаванай тэарэтычных груп. Фашысты набылі 20 тайных радыёстанцыяў, з якіх 15 было адывае ў Мадрыд і 5 пакінута ў Валенсіі.

У апублікаваным сёння міністэрствам унутраных спраў спісу арыштаваных кіраўнікоў фашысцкай змовы фігуруе нейкі Эдуарда Гарэ, віраўнік традыцыйнай моладзі, які займаўся зборам ороўнаў з фашысцкай арганізацыі і забяспечаннем хаваючыхся фашыстаў дакументамі.

Традыцыі аказаліся зблытанымі з палітыкай. Яны выкрыты ў Іспаніі як уздылікі фашысцкай ішпацка-дыверсійнай банды.

29 САКАВІНА ў 7 гадзін вечара, у фізічнай адытэрыі БДУ адбудзецца <b>ПАСЯДЖЭННЕ</b> аддзялення прыродазнаўчых і матэматычных навук АКАДЭМІІ НАВУК БССР сумесна з фізіка-матэматычным факультэтам БДУ, прысвечанае 25-ГОДДЗЮ 3 ДНЯ СМЕРЦІ П. Н. ЛЕБЕДЗЕВА. Парадак дня: 1. Уступнае слова — ады. ВУРСТЫН Ц. Л. 2. Жыццё і навуковае дзейнасць П. Н. Лебедзева — праф. СЯНТНОЎ Е. В. 3. Фізічныя асновы тэорыі дэблэцыі сыянтноў — дацэнт ФЕДАРАЎ Ф. Запрашаюцца навуковыя работнікі і студэнты. Уваход вольны.		
Сёння ў тэатрах і кіно БЕЛАРУСЬ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАВНЫ ТЭАТР (БДТ-1) АПОШНЯЯ	ДЗЯНІЧНЫ ГУКАВЫ КІНОТЭАТР	Сёння і штодзённа ДВА ФІЛЬМЫ
Памішэ. Дзярж. БЕЛДЗЯРЖТЭАТР	РВАНЬКІ БАШМАКІ	СМЕРПА СМЯТЫХ
Яўрап. тэатра ОПЕРЫ І БАЛЕТА	1, 2, 3, 8 саватка	4, 5, 6 саватка
Ады. МЭ-КА-Р-М-Э-Н	У фільме іграе ДЖАЗ-АРКЕСТР пад кіраўніцтвам Я. Гараліна. Пачатак саваткаў з 11 г. раіны.	
Гутавы кіноадытэр «ЧЫРВОНАЯ ВОРКА» ДЭПУТАТ БАЛТЫНІ		
Гутавы кіноадытэр «Портатары» АПОШНЯЯ НОЧ		
Гутавы кіноадытэр «ІНТэрНАцыяналь» ШУКАВІК ІШАСЦЯ		
Гутавы кіноадытэр «Спартак» А ДІННІ МАСКАРАД		

# ЗАПОМНІЦЕ,

ШТО ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКА ПРАДСТАЎЛЯЕ СЯБОЙ НЕ АДКІД, А КАШТОВУЮ СЫРАВІНУ ДЛЯ ШЭРСЦЕ-ПРАЦАВОУЧАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ.



ЗБІРАЙЦЕ ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКУ! ДАДІМ СІМІ ТОН ДАДТКОВА СЫРАВІНУ ДЛЯ ЛЕГКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ.

ЗДАВАЙЦЕ САБРАНУЮ ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКУ НА ЗАГОТОВКІ СЕЛЬПО, СПАЖЫВАКАПЕРАЦЫІ ПА УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЭНАХ ЗА 1 КІЛАГРАМ.

НАЗВА ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКІ	Загатоўчаны ады а на 1 стр.	Сума, выкладзена за адну дэкаду і дэкаду на 1 стр.	НАЗВА ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКІ	Загатоўчаны ады а на 1 стр.	Сума, выкладзена за адну дэкаду і дэкаду на 1 стр.
КАРОУЯ	4 р. 80 кап.	2 р. 40 кап.	ВЕЛАЯ	3 р. 80 кап.	1 р. 90 кап.
ЧОРНАЯ	4 р. 20 кап.	2 р. 10 кап.	ЧОРНАЯ	3 р. 40 кап.	1 р. 70 кап.
ЧЫРВОНАЯ	4 р. 20 кап.	2 р. 10 кап.	ЧЫРВОНАЯ	3 р. 40 кап.	1 р. 70 кап.
ІШ. КОЛЕРУ	3 р. 60 кап.	1 р. 80 кап.	ІШ. КОЛЕРУ	2 р. 90 кап.	1 р. 45 кап.

ТАВАРЫШЫ КОНОХІ, СКОТНІКІ, ДЯРКІ ЧЫМ БОЛЬШ ВЫ ЗБЕРЫЦЕ ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКУ, ТЫМ БОЛЬШ ВЫ ДАДТКОВА ЗАРЭБІЦЕ.

БЕЛКАПЫРАВАНА ПРЫ БС.

Ул. Галоўлітбела № 8—599.

Друкарня газеты «Звезда», Менск, Савецкая, 63.

К. К. С.